

## Краязнаўства і этнографія

У цэлым заканамерная і відавочная значная колькасць падзвінска-агульнабеларускіх адпаведнікаў. Найперш гэта тычыцца міжфункциянальных матываў (г. зн. тых, якія скарыстоўваюцца пры лекаванні некалкіх хваробаў), тады як спецыфічных матываў адносна пяшмат. Міжфункциянальнасць такіх матываў яўна карэлюе з іх міждыялектнасцю і ўказвае на прыналежнасць да замоўнага універсуму ў цэлым. Асаблівым багаццем, разнастайнасцю матываў і паэтычнай распрацоўкай вылучаюцца замовы ад азіячых хваробаў, сурокаў, пярэпалаху, залатніка, звіху. Параўнальна няшмат замоў ад вогніка, валасня, адзінкавыя замовы ад каўтуна ці падучай, хая амаль у кожной вёсцы памятаюць пра рытуальна-магічнае лекаванне гэтых хвароб.

Як колькасныя паказнікі, так і характеристыка асноўных матываў дазваляюць вылучыць наступныя зоны: па большасці крытэрыяў Віцебшчына дзеліцца на ўсход і захад, прычым колькасная і сюжэтна разнастайная характеристыка павялічваючыся паступова з заходнімі мяжы на ўсход, якасна новы зруш назіраецца перад Полацкім, Ушацкім раёнамі, але ўлучае і Докшицкі р-н. Эпізантрам бачыцца Лепельшчына з прылеглымі Докшицкім, Ушацкім, Чашніцкім раёнамі. Усходняя падзвінская зона выразна адасаблена альбо Талочынскага, Аршанска, Дубровенскага раёнаў, якія складаюць гісторыка-этнографічную зону Падняпроўя. Поўнач Віцебшчыны прадстаўлены адносна невялікай колькасцю запісаў, якія, аднак, выяўляюць пэўную рознасць з Мёрскімі і Полацкімі. У заходніх раёнах запісаны няшмат замоў, да чаго спрычиніліся закрыгасць традыцыі, уніў касцёлу, якія ставіцца да замаўлення негатыўна, літоўскае этнічнае памежжа са сваёй практикай лекавания замовамі.

Застаецца адкрытым пытанне, чаму ў некаторых традыцыях той ці іншы універсальны сюжэт не зафіксаваны ці прадстаўлены адзінкавымі запісамі. Хутчэй за ўсё тут сказваюцца непадўната сабранага матэрыялу і, верагодна, пры далейшым зборы многія лакуны будуть запоўнены.

Праца выканана ў межах галіновай праграмы «Культура».

## ЛІТАРАТУРА

1. Замовы / уклад., сістэм. тэкст., уступ. арт. і камент. Г.А. Барташэвіч; рэдкал.: А.С. Фядосік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 597 с.
2. Полацкі этнографічны зборнік: у 2 ч. / склад. У.А. Лобач, У.С. Філіпенка. – Наваполацк: ЦДУ, 2006. – Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння.
3. Шлюбскі, І. Матар'ялы да вывучэння фольклёру і мовы Віцебшчыны / І. Шлюбскі, Ал. Шлюбскі. – Мінск: Друк. Інбелкульту. – 190 с.
4. Агапкіна, Т.А. Сюжетный состав восточнославянских заговоров (мотив мифологического центра) / Т.А. Агапкіна // Заговорный текст. Генезис и структура. – М.: Индрик, 2005. – С. 247 – 291.
5. Завьялова, М.В. Балто-славянский заговорный текст: лингвист. анализ и модель мира / М.В. Завьялова; Ин-т славяноведения РАН. – М.: Наука, 2006. – 563 с.

### ПАГАНСКІЯ КАПІШЧЫ І ДАХРЫСЦІЯНСКІЯ КУЛЬТАВЫЯ КОМПЛЕКСЫ ПАСТАЎШЧИНЫ

*краязнаўца А. ГАРБУЛЬ  
(Лынтупы, Пастаўскі раён)*

*На падставе паліяльных краязнаўчых даследаванніў і анілізу навуковых крыніц зроблена спроба абаґульніць, сістэматызаваць інфармацыю па аб'ектах сакральнай географіі Пастаўскага рэгіёну і ахарактарызаваць іх міфалагічны статус і рытуальныя функцыі як у часы старажытнасці, так і на сучасным этапе.*

Пошукам дахрыстыянскіх культавых помнікаў аўтар займаецца ўжо больш 15 гадоў. За гэты час зроблена больш 200 экспедыцый, падчас якіх сабрана шмат фальклорнага і этнографічнага матэрыялю, выяўлена каля 100 аб'ектаў старажытных культаў (культавыя камяні, дрэвы, крыніцы, балоты, горы і інш.). І гэта ўсё на невялічкай тэрыторыі заходній часткі Пастаўскага раёна, у ваколіцах мястэчка Лынтупы, плошчай каля 1000 кв. км.

Большасць гэтых аб'ектаў вядомая шырокаму колу даследчыкаў. Так, напрыклад, Святы (Дзюравы) камень ля в. Каптаруны, на думку даследчыцы Л.У. Дучыц, з'яўляецца адным з самых вядомых культавых камянёў Беларусі ў навуковых колах Еўропы.

Вывучэннем знайдзеных намі культавых аб'ектаў з непасрэдным выездам на месца займаецца вядомыя навукоўцы: Элвард Зайкоўскі. Людміла Дучыц, Уладзімір Васілевіч, Валеры Вінакураў (Беларусь), Вікантас і Дайва Вайткевічус (Літва), Дзяніс Самкоў (Расія), знаёмліця і іншыя навукоўцы падчас


міжнародных навуковых канферэнцый у Відзенцы. Аўтар гэтых радкоў у 2002 годзе выдаў краязнаўчую працу «Скарбы сівых валуноў», дзе апісаў выяўленыя на той час дахрысціянская культавая помнікі [1], выступаў у першыядычным друку, пры надтрымцы экалагічнага аб'яднання «Экадом» (Мінск) і культурна-асветніцкага цэнтра «Ярга» (Масква), Пастаўскага цэнтра турыстычных паслуг, агратурыстычнай кавальскай сядзібі Грабуцішкі праводзіў экспкурсіі для беларускіх і замежных (Літва, Эстонія, Расія, Украіна, Венгрыя, Польша, Германія і інш.) турыстаў. У дадзеным артыкуле мы абмяжуемся матэрыялам, знайдзеным за апошні час і невядомы шырокаму колу даследчыкаў, ды некаторымі новымі гіпотэзамі, якія ўзніклі ў час даследаванняў раУей знайдзеных аб'ектаў дахрысціянскіх культавых.

### Гурніцкі ўзгорак «Магіла рыцара» («Буцянок»)

Гурніцкі ўзгорак «Магіла рыцара» («Буцянок»), на нашую думку, з'яўляецца кампічам паганскаага бoga вясны, урадлівасці і плоднасці Ярылы (літоўскага Пяргрубрюса). Аб'ект быў выяўлены напачатку 1990-х гадоў і актыўна даследуецца павукоўцамі. Пагорак знаходзіцца ў 20-ці м з правага боку ад ларогі Саранчаны – Палхуны, у 60-ці м на поўдзень ад першай хаты в. Гурніца. Лынгтупскага с/с, і калі 150 м на поўнач ад Саранчанскага возера. З боку дарогі і возера ўзгорак выглядае як аб'ект штучнага паходжання. Ён эліпсападобнай формы з пляскатай вяршины, вышынёй калі 3 м, шырынёй – 15 м, даўжынёй – 25 м. Узгорак узвышаецца над паўночна-ўсходнім берагам возера. На паўднёва-ўсходнім склоне ўзгорка 0,5 м ніжэй вяршины ляжыць валун шэрага колеру. Верхняя роўніца камлыгі мае скіл з паніженнем на поўнач і аддалена нагадвае трохкутнік з накіраванай у цэнтар узгорка вяршины; даўжыня валуна – 1,25 м, шырыня – 0,95 м, вышыня – 0,73 м, аб'ём – 0,45 куб. м, вага – 1,18 т. Ля заходняга краю верхнія плашчыні, троху ніжэй цэнтральнай восі камлыгі, знаходзяцца 3 невялікія паглыбленні эліпсападобнай формы. Глыбіня іх калі 0,5 см, шырыня – 0,5 см, даўжыня – 1 см. Цэнтральная восі глыбіні выемак мае нахіл калі 30° адносна верхнія роўніцы каменя. Калі паміж паглыбленнімі правесці прымы лініі, атрымаецца форма трохкутніка. На думку літоўскага даследчыка Вікантаса Вайткевічуса, гэтыя паглыбленні маюць рукатворнае паходжанне і зроблены жалезным прадметам.

Летам 2008 года сумесна з расійскім археолагам Дзянісам Самковым на верхнія роўніцы каменя пад пластом лішайніка знайдзены выдрапаны знак. На словах расійскага археолага, знакі маюць штучнае паходжанне.

Ад верхняга правага (паўднёва-заходняга) бока камлыгі ўніз пад нахілам у 45° да вертыкальнай восі выдрапана прямая дыяганальная паласа. Гэта паласа праходзіць амаль па ўсёй верхнія роўніцы каменя і абрываецца ў якіх 10 – 15 см ад супрацьлеглага краю. Да гэтай паласы з бакоў падыходзяць пад нахілам іншыя палосы, ствараючы з ёй вострыя вуглы, бываючы схематычныя галіны да стварала дрэва (выява сусветнага дрэва?). Некаторыя з бакавых палос дробна перакрэсленыя кароткімі рыскамі. Злева ад гэтага «дрэва» выбіты падвоены крыж, абведзены квадратам. Гэтая выява нагадвае саларны знак, сімвал сонца. Іншыя незразумелыя знакі размешчаны вакол «дрэва» знізу, з бакоў і па ўсёй роўніцы каменя. Найбольш выразныя з іх паказаны на малюнку 1.



Мал. 1. Выявы на камені ва ўрочышчы «Магіла рыцара» ля в. Гурніца

Археолаг Дзяніс Самкоў выказаў гіпотезу аб прызначэнні трох паглыбленняў. Ён мяркуе, што ў паглыбленні ўстаўляўся нейкі трывожнік. Узяўшы гэту гіпотезу за аснову, мы здагадаліся і аб прызначэнні самага каменя. На нашую думку, камень з'яўляўся месцам варожбай. На трывожнік, які трывала стаяў на наклоннай паверхні, дзякуючы паглыбленнім, ставіўся сасуд у які павольна налівалася вадкасць (вода, кроў, масла, расплываўленыя тлушч ці воск), калі сасуд перапаўняўся, вадкасць з данамогай ветра капала на выдрапаныя знакі, і з гэтага паганскаі святар прадказываў будучыню (надвор’е, ураджай, поспех, паразу ў ванне, мор ці моцную пладавітасць жывёлаў і людзей і інш.).

### Лакаварацкае свяцілішча

Знаходзіцца ў 300 м на поўдзень ад мястэчка Лынтупы паміж балотам Лакавараці і чабалочанай далінай р. Лынтушка. Паміж балотам і далінай рэчкі, з абодвух бакоў меркаванага свяцілішча праходзяць пратокі, якія адразаюць яго ад прылягаючай сушы. Таму свяцілішча знаходзіцца як бы на выспе і ў старыя часы, хаця і знаходзілася ў непасрэднай блізкасці ад паселішча, але была цяжкадаступным месцам.

Свяцілішча ўяўляе з сябе высокі ўзорак (каля 5 м) эліпсападобнай формы з пляскатым верхам, шырынёй каля 16 м і даўжынёй каля 25. Схілы ўзорка даволі стромкія, асабліва з поўночна-заходняга боку, дзе перапад высотаў складае каля 2 м на метар даўжыні. Якраз з гэтага боку, ля прыступак узорка, аўтарам знайдзены фрагмент аплаўленай старожытнай падковы. Знаходка была перададзена навукоўцам, якія храналягічна аднеслі яе да позняга сярэдневечча. Фрагмент падковы знаходзіўся на глубіні 25 – 30 см, у пласці вугалёў.

Па словах мясцовай жыхаркі Пажыс (Цюкша) Веранікі Антонаўны, якраз у гэтым месцы праваліўся касцёл і знаходзіўся «вароты Локіса». Легенда аб гэтым месцы запісана аўтарам у 2005 годзе ад гэтай жанчыны: «Амаль у мяжы Лынтупаў, за чыгуначным вакзалам, на той бок рэчкі ёсь балота, Лакавараці завецца. Вельмі страшное месца. Сярод тога балота ёсь востраў, дзе, старыя казалі, пры Польшы ляснік павесіўся. Ужо на маю памяць, Валодька, бандыт такі, адразу пасля вайны быў, любіў там камуністаш вешаць. І ўжо ў наш час, хлапчук адзін у тым месцы са зброяй бавіўся і выпадкова застрэліў аднаго чалавека. Ад тога выпадка і па сёнешні дзень там крыжык драўляны стаіць. Ды шмат чаго яшчэ страшнога аб тым месцы людзі расказывалі. Гэта месца як вір рачны людскую кроў прыцягівае і засмоктывае ў сябе чалавечыя ахвяры. Кажуць, што пачалося страхаваць гэта ўсё пасля таго, як калісьці ў тым месцы мядзведзь разарваў дзяўчыну. Але мама мая калісьці нам, малым, такую байку аб тых Лакаварацях расказывала.

Як Бог стварыў зямлю, ён кожнаму жывому стварэнню адбёў сваё месца, свой кавалак зямлі і наказаў усім ім жыць у стрыманасці, ласке і згодзе. Адзін чалавек з-за прагні і хіцівасці сваёй пачаў звярами нагаворваць аднаму на другога. А як пайшлі паміж звярамі звады ды спрэчкі, людзі пачалі захопліваць іхныя землі і забіваць звяроў на ежу, каб пракарміць свё незлічонае патомства, якое з'явілася на свет ад нястрыманасці і распусты чалавечай. Жыў тады сярод звяроў адзін звер-чалавек. Звалі яго Локіс. Кажуць, нарадзіўся Локіс ад каханія мядзведзя і адной дзяўчыны, таму меў сілу звярыную і розум чалавечы. Звяры з-за гэтых яго здольнасцей выбраўся Локіса сваім царом.

Як і бацька яго, Локіс жаніўся на дачцы чалавека, ды меў яе такіх самых як і ён сам дзяцей – напалову звяроў, наполову чалавекаў. Як мог абараняў Локіс звяроў ад націску людзей, а як зразумеў, што не справіца з гэтымі хітрымі і крывадушнымі стварэннямі, сабраў усіх звяроў, што лічылі яго гаспадаром, сваю сям'ю і павёў у падземнае царства. Там, у тым царстве, што пачалі называць царствам Локіса, ён усталяваў першапачатковыя законы, створаныя калісьці на зямлі Богам. А каб чалавек не змог дабраца і да тога царства, загадаў сваім нашчадкам пільна ахоўваць вароты ў тое царства.

Пазней, усіх нашчадкаў тога Локіса людзі пачалі называць локісамі. Локісы патаемна жылі сярод людзей у чалавечым абліччы, але, часам, пераварочваліся ў звяроў і нападалі на іх, каб стварыць хоць нейкую боязь у чалавека і абараніць сваё царства. Кажуць, што алны з тых варотаў у царства Локіса якраз і знаходзіўся на Лакаварацкім востраве. Ахоўваў яго адзін локіс з далёкіх сваякоў саболкаўскіх паноў. Ніхто не ведаў з людзей, што ён локіс, а у чалавечым абліччы быў вельмі прыгожым хлопцам. Гэтага хлопца людзі лічылі сіратой, таму, саболкаўскія паны, яго сваякі, узялі яго да сябе спачатку на выхаванне, а пасля, як надрос, паставіў ў сваім маёнтку на пасаду эканома.

Хлопец гэты быў хоць і малады, ды вельмі здатны да навукі, гаспадарку сваіх прыёмных бацькоў вёў на здзядросць усім бездакорна. Казалі, у прыгажосці, разуме і сіле не было яму роўных. У звярыны воблік гэты хлапец-локіс абарочваўся вельмі рэдка. Толькі каб наведаць сваіх бацькоў у падземным царстве Локіса і каб настрашыць людзей, якія блізка падыходзілі да варотаў у тое царства. На людзей ён ніколі не нападаў, толькі, бывала, на свойскую жывелу, і то, на тую, што была хворая – гэта каб зараза не распаўсюджвалася, ды каб мор па вёскам не пайшоў.

І можа ўсё было б добра, каб не пакахаў гэты локіс дачку адных багатых і санавітых паноў. Падобна, што і дзяўчына прыхільна адносілася да яго, бо неўзабаве папрасіў у бацькоў гэты хлапец рукі іх дачкі. Адказ быў адмоўны. Багатыя і фанабэрыйстыя бацькі, канечне, не хапелі мець сваім зяцем нікому не вядомага эканома з дзіровымі кішэннямі.

Пасля адмовы бацькоў той хлапец патаемна сустрэўся са сваёй каханай. Ён праланаваў ёй збегчы з ім і авбянчацца без дазволу бацькоў. Але дзяўчына таксама адмовіла яму і, больш того, пасмялялася з яго беднасці. Абраражаны хлапец тады закрычаў ёй у очы: «Ты хочыш каб твой выбраннік быў багаты і санавіты?.. Ты яго атрымаеш! Твой муж будзе царскага роду! Ты будзеш мець незлічаныя багацці! Толькі дарога да плюбу пройдзе ў цябе праз рэчку крыві, ў якой захлінуцца твае бацькі і ўвесь твой род. А пасля шлюбу ты болын не ўбачыш чалавечага твару! Ведай! Я наследны прынц царства Локіса! Гора таму, што абрэзіў наш род!.. Гора крывадушнаму чалавечаму роду!..» – з гэтымі словамі на вачах дзяўчыны той хлапец пераварочваецца ў вялізарнага медзведзя і раздзірае на кавалкі прыбегшых на яго крыкі слугаў і знікае.

Даўно дзяўчына раскаялася ў сваіх грахах. Толькі не ведала як застанавіць тое мора крыві, што штоноч лілося па ўсім краі. Ні куля, ні шабля не бралі локіса. Людзі як мышкі, затачліся па сваім хатам, спадзяваліся, што жытло іх выратуе ад нявіданага звера. Але локіс іх знаходзіў і там. Гінулі цэлымі сем'ямі. Локіс не меў літасці ні да старых, ні да малых. Ён ужо знішчыў усіх блізкіх і далёкіх сваякоў той дзяўчыны. Чарга падыходзіла і да яе бацькоў.

Адной ноччу дзяўчына пачула жудасны крык з бацькоўскіх пакояў. Прыйбегшы на крык, яна ўбачыла акрываўлене нерухомае цела бацькі і амаль нежывую ад страха маці. Яна закрыла сабой маці і цвёрда сказала локісу:

- Я згодна выйсці за цябе!
- Тады прыходзі на Лакаварацкі востраў, там замацуем наш шлюб», – адказаў локіс.
- Не магу я пад адкрытым небам пад вянец ісці, – зхітрала дзяўчына, – Трэба хоць якую будыніну паставіць.

- Што ж, стаў, – згадзіўся локіс, – Толькі паспяшайся, роўна адну нядзелью табе даю.

Роўна праз нядзелью драўляная хата стаяла на востраве. Толькі воблік яе быў даволі незвычайны, хата не мела ніводнага акна, глухія сцены яе аж зіхацелі ад намазанай на бярвенне жывіцы, толькі на-передзе гэтай будыніны стаяў невялікі дашчаты ганачак з адчыненымі дзвярамі. Якраз у гэтых дзвярах і сустрэла дзяўчына локіса, Прыгожая, у шлюбным убранстве, яна нізка пакланілася свайму гаспадару, запрашаючы рукой зайці ў хату. Локіс нічога не западозрыў. Калі ж ён зайшоў у хату, дзяўчына падстасвіла свечку пад самую сцяну ганка і зайшла ў хату да локіса, шчыльна зачыніўшы за сабой дзвёры.

Агонь свечкі хутка перайшоў на багата прапітаную смалой сцяну і праз час ахапіў усю будыніну. Людзі чулі ў трэску полымі жудасны мядзvezкы рык локіса і ціхенъкі вар'яцкі смех дзяўчыны. Так былі зачыненны назаўсёды вароты ў падземнае царства Локіса.

Кажуць, што дух той дзяўчыны да цяперашняга часу сцеражэ тыя вароты і не дае сіле Локіса вырываца ў свет людзей. Праўда, калі на зямлі людзямі робіцца нейкае вялікае злачынства, вароты на час прыадчыненя юца і сіла Локіса ўсмоکтвае ў сябе чалавечыя ахвяры<sup>1</sup>.

Гэта легенда адразу нагадала аўтару навэлу французскага пісьменніка Праспера Мерыме «Локіс». І нам спачатку падалося, што невядомы аўтар перарабіў гэту навэлу ў мясцовую легенду. Але пры далейших даследаваннях выявілася ўсё лакладна наадварот. Стары людзі вёсак Раманішкі і Саболкі казалі, што бацька апошняга раманішска-саболкаўскага пана Ксаверы Даўгяла (гады жыцця 1816 – 1914) сябраўаў з нейкім знакамітым французскім пісьменнікам. Гэтыя звесткі ўдакладнілі накірунак пошукаў.

Вядома, што з 1834 года Мерыме самааддана працуе ў Камісіі гістарычных помнікаў французскага правіцельства, даследуе і адкрывае да навукі шматлікія гістарычныя і археалагічныя помнікі [2, с. 7]. А Ксаверы Даўгяла ў другой палове XIX стагоддзя першым пачынае археалагічныя раскопкі Лынтупскіх курганаў. (Ці не з падказкі Мерыме?). Акрамя таго, прылікі Ксаверыя па матчынай лініі – Гедройці – валодалі Раманішкамі і Саболкамі безперапынна з далетапісных часоў, і невыключана, яшчэ з часу існавання ў гэтай мясцовасці старожытнай Нальшчанскае дзяржавы. Таму ў гэтым родзе вышэйзгаданая легенда магла перадавацца з пакалення ў пакаленне шмат стагоддзяў, і, безумоўна, кожны прадстаўнік гэтага роду, як і месеціч, чуў ці нават валодаў яшчэ не памершай у той час нальшчанская мовай. А Мерыме ў пачатку сваёй навэлы якраз і нагадвае аб нейкім зікаючым дыялекце літоўскай мовы [2, с. 311 – 312] (Ці не аб нальшчанская мове ідзе размова? І ці не са звестак Ксаверыя Даўгялы даведываеца Мерыме аб гэтым?). Больш таго, Мерыме, слаба дасведчаны ў літоўскіх прозвішчах, прозвіща цёткі галоўнай герайні навэлы дае Даўгяла [2, с. 330].

Невыключна, што прыведзеныя намі факты з'яўляюцца простымі супадзеннямі, а легенда аб варотах Локіса ні што іншое, як шырока распаўсюджаная ў нашым краі трансфармацыя старожытнага міфа.

### Яноўскі культавы комплекс

Знаходзіцца ва ўрочышчы «Кундры», за 3 км на поўдзень ад в. Трабуцішкі Лынтупскага с/с і ў 2 км на захад ад в. Пешкайцы. Яноўскі культавы комплекс уключае ў сябе курганы могільнік, святую Яноўскую крыніцу і два культавых каменя з выявамі вока на адным з іх. Апроч вока на камені выбіты аўтэнтычныя выявы гада і галавасціка. Не выключана, што да гэтага комплексу можна аднесці і суседніе ўрочышча «Стадалішча», дзе аўтарамі знайдзены прадаўгаваты плітападобны камень, які па сваім абрыйсам нагадвае стод (даўжыня – 2,26 м, шырыня – 0,94 м, таўшчыня – 0,57 м). На верхній роўніцы камлыгі моцна выдзляючыя трох шліфаваныя выступы. У верхній частцы два выступы нагадваюць масіўныя жаночыя грудзі. У ніжнім (калі браць чалавече тулава – раён жывата) – выступ нагадвае вялікае зерне збожжа. Акрамя таго, у верхній частцы камлыгі знаходзіцца шліфаваная выемка, як бы да ўсталявання ў яе галавы стода.

Курганы могільнік комплексу адносіцца да археалагічнай культуры ўсходне-літоўскіх курганоў і датуецца IV – VI стагоддзямі. Гэта адзіны могільнік каменных курганоў у Віцебскай вобласці [3, с. 116].

Яноўская крыніца з'яўляецца помнікам прыроды рэспубліканскага значэння. Легенда, звязаная з крыніцай: «Гэту гісторыю мама мая расказывала. Ёй, яшчэ малой, калісьці яе тата, мой дзед, апавядыаў.

<sup>1</sup> Запісана аўтарам у 2005 г. са словаў Пажыс (Цюкшы) Веранікі Антонаўны, 1931 г.н. з в. Кавалі Пастаўскага р-на.

## Краязнанства і этнографія

Пры цары гэта было. У той час на адной гары ля вёскі Янова кожны год збіралася моладзь на свята св. Яна. Не толькі з суседніх вёсак прыходзілі, а і з мястэчак – Лынтупаў, Свіраў кожны год былі, нават з аддаленых вёсак, бывала, прыязжалі, Людзей было, як на фэст які касцельны. Збіраліся пад вечар. Богнішча раскладалі, песні спявалі, хараводы вадзілі, зёлкі розныя збіралі. Раней людзі ў розныя забабоны верылі, дык у тым месцы на Яна ўвесе час моладзь варажыла. Скакалі праз агонь, каб нячыстай сілы пазбавіцца. Дзеюкі ў расе купаліся, каб прыгожымі быць, хлопцы плыткі маленькія рабілі, на іх траву сухую і галінкі падпапілі, ды па вадзе пускалі, дзяўчата вянкі плялі і таксама па рэчы пускалі. А хто ў лес ішоў папараць – кветку шукаць ды шмат яшчэ што рабілі. Ведаеце, моладзь. Казалі, што каму – кольвеck з дзевак святы Ян і бахура ў туночку падкідываў. А чаго ў тым месцы збіраліся, дык ніхто і не ведае. Іх дзяды тут маладымі святавалі і яны сюды на Яна прыходзілі.

Неяк, у адзін год, лета выдалася вельмі зімное і дажджлівае. Вясна яшчэ так сяк была, а ў пачатку лета такая непагадзь ды зімно зрабіліся, што і наса на двор без справы ніхто не паказываў. Гэтаке надвор'е і напярэдадні Яна было, таму на гару Яноўскую прыйшла толькі адна пара. Хлопец быў з Кавалеў, Марцінкевічаў сын, Пяцром, здаецца, яго клікалі, а дзяўчына mestachkova, лынтупская была, Марыся, Яноўскіх дачка. Людзі казалі, што каханне ў іх моцна было, нават дня адзін без другога пражыць не маглі, таму і ў непагадзь такую да гары прыйшли.

Адразу пасля Яна па хатах нейкая старая жабрачка пачала хадзіць. Ніхто не ведаў адкуль яна з'явілася. Да гэтага часу ў нашым краі яе ніхто не бачыў. А казала старая страшныя рэчы. Апавядала яна аб краіне хрыстянскай далёкай Балгарыі, што ў паўднёвых краях знаходзіцца, за святой Дунай-ракой. Казала, што краіну туночку нехрысьць-бусурманін з вялікім войскам захапіў і з народа тога хрысціянскага здзекуеца. Так лютуе, што бедным сынам Езусавым ратунку няма. Замест быдла цяглагавага ў павозкі людзей хрыстовых запрагае, вупраж з жылаў людскіх робіць, дзетак маленкіх ад матак адбірае і ў сваю веру антыхраставу абарочвае, каб бацькоў іхных у ярме тримаць. А хто паўстане султраць здзека бусурманскага, тых карае пакутлівай смерцю. Ля дарогаў ў той краіне, як платы ў вёсках наших, стаяць калы з адсечанымі галовамі сыноў Езусавых.

Казала, што маладыя мужчыны з нашага краю хутка пойдуть з тымі нехрысціямі біцца, каб народ балгарскі ад іх вызваліць. Толькі шмат паляжа дзяцюкоў наших у той вайне, бо святы Ян больш не апякуе над моладзю нашай. Зазлаваўся ён, што на свята яго ніхто не прыйшоў апроч толькі адной пары. Толькі той пары і будзе ён дапамагаць. А смерць моладзь нашу будзе касіць да таго часу, пакуль дзяўчына з той пары не аднясе 99 залатых у ахвяру святыму.

Людзі не паверылі прадказанням старой. З кожнай хаты прэч гналі яе, як ліхаманку якую. Думалі, што ніхто сам з людзей наших да той краіны пакутлівае не даберыца, бо дзе Балгарыя гэта. А на цара дык ніхто і не спадзіваўся, што за народ той бедны заступіцца. Колькі ён у нашым краі людзей пабіў, колькі ў Сібір адправіў, колькі дзяцей сіrotam заставіў. Здавалася, што яму да пакутаў нейкага там народа простага балгарскага. А што датычыцца ахвяравання св. Яну, дык дзе столькі золата возьміш, калі цар пасля паўстання ўвесе наш край голым заставіў.

Вырашылі людзі праста. Адагналі жабрачку падалей ад сваіх хатаў, каб бяды не наклікала, ды пачалі жыць далей, стараючыся забыць страшное прадказанне.

Толькі дзе ж ты ад лёса схаваешся. У тым жа годзе пачаў цар вайну з тымі басурманамі. Мусі, вырашыў перад Богам грахі свае адкупіць, што над нашымі людзямі здзекаваўся. Раней хлопцы наши не хацелі ў царскае войска ішці, як маглі ад яго адхрыщываліся. Але на гэты раз нікога прымушаць не прыйшлося, самі, нават добраахвотна, запісываліся ў войска. Той, хто сам пакуту няволі зведаў, і чужое гора як сваё ўспрымае. Усе маладыя хлопцы з нашага краю як прэстыя, так і шляхцюкі пайшлі за веру нашу хрысціянскую ваяваць, народ балгарскі з няволі нехрысціяў вягваліца.

Ды, неўзабаве, з далёкай Балгарыі пачалі ў нашы вёскі прыходзіць весткі жалобныя. І так шмат іх было, што ўвесе край напоўніўся галашэннем матак і дзевак загінуўших. Успомнілі людзі тады прадказанне старой жабрачкі. Дык дзе ж гроши возьміш на ахвяру заступніку моладзі нашай – святыму Яну? Ніхто не ведаў як спыніць кола смерці ў нашым краі.

Даведаўся аб тым на нябёсах і сам святы Ян. Хацеў дапамагчы, але не мог. Мусі, воля Боскай такая была, каб Ян заступніцтва над моладзю нашай вярнуў толькі з дапамогай багатай ахвяры. Паслаў Ян тады жабракоў па вёсках балгарскіх каб паведамілі людзям тантрыйшым аб бядзе сваіх вызваліцеляў. Хаця краіна Балгарская тады вельмі бедная была, праклятыя нехрысці амаль усё дабро ў сваю краіну басурманскую вывялі, але народ балгарскі разумеў, што жыццё чалавече даражай за хоць якое багацце. І вырашылі яны тады: за кожнага заінтушага вызваліцеля паслаць па аднаму залатому бацькам іхным.

Днём і ноччу не зачыняліся дзвёры ў хате Марысі, бацькі загінуўших на вайне хлопцаў няслі і няслі сабраныя балгарамі гроши. У роспачы прасілі дзяўчыну, каб аднясла ахвяру св. Яну, каб зноў гэты святы ўзймі пад сваё заступніцтва жывых і загінуўших хлопцаў тутэйшых, ды спыніў неміласэрнае кола смерці.

Напярэдадні свята святога Яна дзяўчына пералічыла сабраныя гроши. Нехапала да 99 залатых, што прадказвала жабрачка, адной манеты. Марыся падумала, што святы даруе ім гэты маленькі недахоп, злаўжыла гроши ў кошык і пайшла да Яноўской гары, каб да яе прыступак высыпаць гэта золата ў рэчку Лынтупку на ахвяру св. Яну.

Менш кіламетра заставалася да патрэбнага месца, калі за сваёй спіной пачула дзяўчыну тупат конскіх капытаяў. Марыся азірнулася і сэрца дзяячоае здрыгнулася ад болю. Да яе на поўным хаду, увесь час лупцу-ючы каня, нёсся малодшы брат яе любага Пятра і здалёку паказываў у сваёй руці недастаючы залаты.

Што магла падумаць бедная дзяўчына, як ні аб пагібелі свайго кахранага. Не паспела даведацца Марыся, што яе кахраны Пётро жывы і здаровы, а вестка жалобная аб адным сіраціне Кавалёўскім, таму і папрасілі віскоўцы адвесці яго залаты брата Пятра, бо загінуўшы зусім сваякоў не меў. Не паспела даведацца аб гэтым Марыся, сэрца яе дзяячоае не вытрывала і разарвалася ад болю няспернага і ўжо бязды-ханая апусцілася цела яе ля ног узмыленага каня на мяккі дыван імха ляснога.

Там, дзе павалілася Марыся, адразу з-пад зямлі паміж чарнічніку разлапістага паказаўся струмень-чык вады і забруйла крынічка студзённая. Бліскануў крывавым рубінам у промнях сонца заходзячага залата, выслізгнуў са здранцвелай рукі хлапчуковай і бразнуўся ў кошык Марысін. Як толькі апошні залаты апынуўся сярод сваіх пабрацімаў, струменьчык крынічны на вачах узрушанага хлапчуга падхапіў кошык дзяячоцы і панёс у бок рэчкі Лынтупкі да гары Яноўскай. Далей, калі струменьчык з сілаў выбіваўся ад цяжкой ношы, кошык прыпыняўся, нахіляўся і з яго выпадаў адзін залаты. У tym месцы, дзе падаў залаты, з зямлі вырвалася новая крынічка, падхоплівала кошык, ды з новай сілай нясла далей. І так – да самай рэчкі – Лынтупкі, да прыступак святога месца Янавага. А ў паветры, над стварыўшымся крынічным раўчуком, як сцвярджаў пасля хлапчук, зязу ў цёплым нябесным агнём воблік святога Яна.

Людзі казалі, што сам святы дапамог Марысі данясці ахвяру да месца назначанага. Пазней, у tym месцы, дзе загінула Марыся і вырвалася на свет Божы крынічка, людзі паставілі вялікі крыж з абразом св. Яна. Прыходзілі сюды, маліліся, крынічку святой лічылі, а ваду – гаючай. Уздоўж раўчука крынічнага, ля кожнай новай крынічкі, што папаўнялі струмень святога раўчука, стала 99 маленікіх крыжыкаў. Тыя крыжыкі былі вельмі сціплая, як народ наш пакутлівы, – вышынёй ад зямлі трох пядзі ды лазовай карой замашваныя два сучкі яловыя. Але ў людзей не меншую пашану мелі, чым вялікі крыж. Лічылася, што кожную гэту крынічку ўсе святыя і душы загінушых на Баягарскай вайне хлопцаў кашых ахоўваюць.

Даўней людзі казалі, што калі ў ноч на св. Яна-закаханыя пакаштуюць вады з усіх тых 99-ці крынічак і выкупаюцца ў Лынтупке там, дзе святая крыніца з гэтай рэчкай зліваецца, дык ніколі не расстнунца, а хлапцу на вайне не возьме ні шабля, ні куля. У тыя часы і маладыя ў час вяселля Яноўскую крыніцу наведвалі. Лічылі, што вада той крыніцы мае вялікую моц мужчынскую і вернасць жаночую<sup>1</sup>.

Асноўнымі элементамі Яноўскага комплексу з'яўляюцца адмысловыя валуны, якія, з вялікай доляй верагоднасці, мелі рытуальнае прызначэнне.

**Камень № 1.** Знаходзіцца ў вадзе р. Лынтупкі ля старога брода дарогі, якая злучала шашу Свір – Лынтупы з былога в. Янова (мал. 2). Камень блёкл-цаглянага колеру, па сваёй форме нагадвае страху вісковай хаты. Доўгая восьм каменя арыентавана па лініі ўсход – захад. На сярэдзіне бакавой паўночнай роўніцы маеца паглыбленне ў форме чалавечага вока. Глубіня паглыблення – 2,5 см, даўжыня – 18 см, шырыня – 10 см. Памеры самага каменя: даўжыня – 1,15 м, шырыня – 0,5 м, вышыня – 0,3 м.



Мал. 2. Яноўскі комплекс. Камень з выявай вока (?)

<sup>1</sup> Запісана аўтарам у 2005 г. са словаў Пажыс (Цюкшы) Веранікі Антонаўны, 1931 г. нар. з в. Кавалі Паставскага р-на.

**Камень № 2.** Ляжыць у 10 м на поўнач ад першага камяння, на правым беразе р. Лынтунка, якраз на той восі, куды глядзіць вока першага камяння (мал. 3). Ён заглыблены ў зямлю і на паверхні бачна толькі верхняя роўніца каменя, якая ўзвышаецца над зямлём толькі на 12 см. Камень недакладнай яйкападобнай формы, блёкла-шэрага колеру. У аношні час пачаў актыўна зарастаць мохам. Доўгая вось арыентавана па лініі поўнач – поўдзень. Даўжыня яго – 0,57 м, шырыня – 0,41 м.

На верхнія роўніцы каменя маецца паглыбленне, ідэнтычнае паглыбленню на першым камені. Розніца паміж імі заключаецца ў tym, што на першым камені паглыбленне знаходзіцца на бакавой паверхні каменя і арыентавана на поўнач, а на другім камені наглыбленне знаходзіцца на верхнія роўніцы і глядзіць у неба. Памеры і форма паглыбленняў амаль аднолькавыя, за выключэннем іх глыбіні. На другім камені паглыбленне значна меншае і састаўляе ўсяго 1,5 см. Доўгая вось гэтага паглыблення арыентавана па лініі паўднёвых заход – поўночных ўсход.

З паўночнага боку ад «вока» каменя № 2 знаходзіцца аб'ёмны звілкі выступ пароды, які нагадвае паўзучага гада. Каменны «гад» расцягнуўся за «вокам» па ўсёй верхнія роўніцы каменя з поўночнага заходу на паўднёвы ўсход. Выява гэтага «гада» ўзвышаецца над роўніцай каменя на 1,5 см, даўжыня яго – 40 см, шырыня вагаеца ад 3 да 4 см.



Мал. 3. Яноўскі комплекс. Камень з зааморфнымі і крыжападобнымі выявамі

З поўднёвага боку ад «вока» знаходзіцца яшчэ адзін выступ пароды, які па сваім абрысаам нагадвае малька жабы – галавасціка. Даўжыня «галавасціка» – 20 см, шырыня ў раёне «галавы» – 5 см, «хваста» – ад 2 см, вышыня над паверхнія каменя – 2 см. Хаця выявы «гада», «галавасціка» і двух «вокаў», падобна, ксеналітнага (прыроднага) паходжання, але, бяспрэчна, старажытны чалавек не здзяйсніў іх не мог і, верагодна, выкарыстоўваў у культавых мэтах. Ускосна аб гэтым сведчыць курганны могільнік, які знаходзіцца за 250 м на заход ад камянёў, і святая Яноўская крыніца (прыкладна ў tym жа напрамку на адлегласці 120 м, а яе вусце – каля 150 м ніжэй па цячэнню р. Лынтупкі).

Выява вока ў дахрысціянскіх культурах асцяжалася з вакном у іншасвет [4, с. 22, 91 – 92, 394 – 395]. Гад (змяя) – гэта архаічная форма выяўлення багіні наканавання канца жыцця, смерці, Гільцыні, а галавасцік (жаба) – багіні наканавання пачатку жыцця, нараджэння, Лаймы [5, с. 174, 214], дзе якраз галавасцік і падкрэсліваў гэты пачатак.

#### Стукаўшчынскі культавы комплекс

Знаходзіцца ў чатырохкутніку паміж вёскамі Шудаўны, Яўнелішкі, Янанішкі і Жакі Лынтупскага с/с, у ваколіцах былога в. Стукаўшчына. Комплекс раскінуўся на значнай тэрыторыі, недзе каля 10 кв. км.

Актыўную дапамогу ў палявых даследаваннях Стукаўшчынскага комплексу аказалі настаўнік гісторыі Лынтупскай школы Сяргей Васільев і ўдзельнік школьнага краязнаўчага гуртка. На цяперашні час даследаванні далёка не закончаны. Але сабраны матэрыял, мы лічым, ужо цяпер павінен стаць вядомым шырокаму колу даследчыкаў. Гэты матэрыял мы прапануем ніжэй.

Цэнтрам Стукаўшчынскага культаўага комплексу можна лічыць высокую гару Каўказ. А з літоўскай мовы «*kaukas, kukas*» – гэта чорт. Па меркаванні Вікантаса Вайткевічуса, на гарах з такім назвамі паганцы спальвалі сваіх памерлых [6, р. 291]. Гэтыя культаўыя месцы, падобна, знаходзіліся за межамі культурнага асяроддзя старажытных паселішчаў і адрозніваліся ад культаўых месцаў культурнага асяроддзя сваім спецыфічным міфалагічным значэннем [6, р. 291].

У 200 м на захад ад г. Каўказ знаходзіцца г. Капліца, на поўночным схіле якой рос «Тысячагодовы» культаўы дуб. Па словах месцічаў, раней ля гэтага дуба збіраліся людзі на святы. Нажаль, апавядальнікі не памятаюць, на якія святы, і што там рабілі. Па іншых звестках, у час Напалеонаўскай вайны гэты дуб быў арыенцірам да французскіх жаўнераў. У 1 м ад ствала дуба выяўлены тыпічны каменны ахварнік. Тут жа, пад дубам знайдзена старажытная кераміка. Апавядываюць, таксама, што ў даунія часы на г. Капліца стаяла сапраўдная драўляная капліца, а калі яна павалілася, дык чэрці апанавалі гэту гару і ўсё бліжэйшае наваколле.

Сапраўды, старажылы апавядываюць шмат здарэнняў, звязаных з чарцямі, якія адбыліся на гэтай гары і ў суседніх урочышчах. Так, шмат легендаў бытую аб балацінке «Аседзіца», якое раскінулася з поўночнага боку г. Капліца ля самых яе прыступак і ў 230 м на поўночны захад ад г. Каўказ. Кажуць, калі ў ноч на св. Яна пайсці з лапатай на гэта балота і стаць пасярэдзіне яго, у поўнач з'явіцца трох чорных кані, якія паскачуць на парушальніка спакою гэтага балота. У гэты час, кажуць, трэба че спужацца, а лупануть лапатай паміж вачэй каню, які будзе пасярэдзіне. Адразу коні-зданні рассыпяцца, а перад чалавекамі вірасце вялікая гары золата.

Іншая легенда апавядыае, як калісьці ксёндз ездзіў у гэтым месцы па калядзе і заблукаў. Раптам ён убачыў, што нейкі аген’чык свеціцца. Пасылае ён тады свайго фурмана паглядзець, што там ёсць і, калі гэта чалавече жытло, спытаць дарогі. Фурман пайшоў на гэты аген’чык, бачыць – хата, а з вакна свет прабіваецца. Ён заходзіць у хату і вітаеца: Нех бэндзе пахвалёны Езус Хрыстус! Пры гэтых словамах хата знікла, а фурман апынуўся сярод балота.

Адразу за балотам Асельца знаходзіцца ўрочышча «Падбаба». Гэта калі 1 км на поўнач ад г. Каўказ. Аб урочышчы згадваюць, што калісьці пад вялікай разлапістай елкай знайшлі забітую (памершую) бабу (водгукі культа багіні памерлых – Вялёны? [5, с. 57 – 59]). Апроч гэтага, у гэтым урочышчы ўспамінаюць вялікі камень і крыніцу, «якая біла з самай гары».

Правей ад ур. «Падбаба», сярод леса «Навіна» (за 0,7 км на поўночны ўсход ад г. Каўказ), паводле сведчанняў старажылаў, быў ставок у якім пастаянна тапіліся людзі (Культ вадаёмаў, патрабуючых ахвараў?).

Правей стаўка, у 200 м на ўсход ад г. Каўказ выяўлены комплекс камянёў. З поўночнага боку ляжыць буйная пляскатая камлыгіга буйназярністага граніта, якую называюць Ложкам. Ніжэй «Ложка», у 7 м на поўночны захад, знаходзіцца камень з паглыбленнем, у якім скапліваецца лекавая вада (мал. 4).



Мал. 4. Культавы камень з лекавай водой ля г. Каўказ

## Краязнаўства і этнографія

У 12 м на поўдзень вышэйназваных камянёў знаходзіцца буйная камлыга купалападобнай формы, якую называюць Дзедам. «Дзед» і суседнія меншыя памераў камені ўтвараюць два кругі, дыяметрам 5 і 7 м. У цэнтры гэтых камянёў — камень-ахвярнік, ля якога быў выяўлены моцны пласт вугалёў. Заходней «Дзеда», у 15 м стаіць невялікі камень з высячаным на ім крыжыкам.

Адносна ўрочышча была зафіксавана наступная легенда: «Калісці развялося на зямлі шмат гадаў. І так шмат іх было, што нават праходу не давалі. Вось тады і прыйшоў аднекуль здалёку адзін дзед-варажбіт, ды і кожыць людзям, што калі тыя дазволяльць яму пасяліца тут, дык вызваліць ён гэтую зямлю ад тых гадаў. А калі людзі згодзяцца, дык дзед паабяцаў лячыць ад розных хваробаў, толькі з адной умовай: калі тыя паабяцаюць у яго новае жыцце не заходзіць і не падглядаць за ім. Людзі згадзіліся і дзед застаўся. Той дзед ведаў нейкія моцныя заклёні і хутка вывеў усіх гадаў. Жыцце ён зрабіў сабе ў капне сена. Унутры выдзер невялікі пакойчык, а вузкі праход шчыльнай завесі тканінай, каб ніхто не змог зазірнуць у сэрэдзіну. Побач са сваім жытлом паставіў драўляны ложак і вызваліў з зямнога палону крынічку, мусіць не без дапамогі чарапуніцтва, бо вада той крынічкі дапамагала ад розных хваробаў. Так і пачаў жыць у гэтым месцы той дзед.

Удзень, у добрае надвор'е грэб ён свае старыя косці на tym ложку, што паставіў ля свайго новага жытла. Побач струменілася лекавая крынічка. А ноччу, у неспагадзі і для варажбы хаваўся дзед у tym пакойчыку, што зрабіў у капне сена. За лячэнне ад хваробаў людзі прыносялі яму ежу. Ад шчодрых дароў дзед не ведаў нястачы ніколі. Задаволенія былі і людзі.

Але неяк у аднаго мужыка не магла разрадзіцца баба. Вось і прыбег ён да дзеда за дапамогай. Дзед выслушай мужыка і загадаў таму пачакаць на двары, пакуль ён у сваім пакойчыку замовіць лескі да яго бабы. Доўга чакаў мужык, а дзед усё не выходзіў. Стаяла цёмная нач і раптам, бачыць мужык, што праз тканіну, якой быў завешаны праход у сковішча дзеда, пачало прабівацца нейкое дзівоснае блакітнае светло, аж вочы пачало сляпіць. Ад цікавасці мужык той не сцярпеў і зазірнуў за тканіну. Адразу ўсіхнула дзедава будыніна пябесным агнём, разам запаліўшы і мужыка. Той, ахінуты полымем, ратуючыся, кінуўся ў ваду лекавай крыніцы. Вада зашыпела, агонь згас і наваколле праглянула непраглядная цемра.

На ранку людзі ўбачылі, што ўсе збудаванні дзеда-варажбіта акамянеі. Драўляны ложак, лзе адпачываў дзед, ды тая капна сена — дзедава жыцце. Акамянала і лекавая крынічка разам з tym мужыком, Тому людзі і кажуць, што там камень у камень уросшы. Бе, як ратаваўся той мужык ад агню ў крынічы, так у ёй і акамянеў. Адсюль, адзін камень — акамянала крынічка, другі — мужык. Але моц той крынічкі, мусі большая, чым чарапунічая моц, бо і па сённяшні дзень лекавая вада прасочваецца праз тоўсьць каменя і збираецца ў ямцы на яго верхній роўніцы.

Я сама хадзіла за той лекавай вадой, як маладая была. Яшчэ старыя раней страшылі, што ўноч небяспечна хадзіць у тое месца. Бо ў поўнач, казалі, той дзед выходзіць з каменя і свеціц сваім чарапунічым ліхтарыкам — прываблівае цікаўных людзей. Калі ўночы ўбачылі які агенчык у tym месцы, трэба хутчэй уцякаць, бо калі не паспееш уцякы, перавернішся ў камень. Казалі, што нездарма ў tym месцы столькі камянёў. Гэта ўсё людзі акамянеў»<sup>1</sup>.

Правей гэтых камянёў, у 600 м на паўднёвы ўсход ад г. Каўказ знаходзіцца камень з падоўжачымі лодкаладобнымі паглыблэннямі. Паглыбленні ідуць паралельнымі лініямі па ўсёй верхній роўніцы (трокі пукатай) камлыгі ў 5 см алиса ад другой. Трохі далей у гэтым напрамку знаходзіцца камлыга, форма якой характэрная да камянёў-стодаў і зачараваных людзей. На ксеналітычным паглыбленні каменя праглядаеца выдропаня два чалавечкі — адзін большы, другі меншы, і над імі крыжык. Побач з ксеналітычным паглыбленнем знаходзіцца рукавітвorne паглыбленне лодкаладобнай формы. У 1 км на поўдзень ад г. Каўказ выяўлены курганы могільнік. Захавалася 5 насыпаў круглай формы.

Такім чынам, палявія даследаванні паказваюць, што ў ваколіцы Лынтупоў захавалася значная колькасць прыродных аб'ектаў, якія з вялікай долій верагоднасці мелі кульгавас прызначэнне ў дахрыціянскую эпоху. Іх міфалагічнае значэнне і рытуальную скіраванасць дазволяць высветліць далейшыя даследаванні комплекснага характару.

## ЛІТАРАТУРА

- Гарбуль, А. Скарбы сівых валуноў / А. Гарбуль. — Паставы: Сумежжа, 2002. — 96 с.
- Мэрымэ, Праспэр. Навелы / Праспэр Мэрымэ. — Мінск: Мастацк. літ., 1990. — 366 с.
- Зверуго, Я.Г. Исследования восточно-литовских курганов на территории Беларуси / Я.Г. Зверуго // Lietuvos archeologija. — 2001. — Т. 21. — Р. 111—120.
- Беларуская міфалогія: энцыкл. слоўнік / С. Санько [і інш.]. — Мінск: Беларусь, 2006. — 599 с.
- Грэймас, А.Ю. Пра багоў і людзей. У пошуках этнічнай памяці / А.Ю. Грэймас. — Мінск: Энцыклапедыя, 2003. — 404 с.
- Vaitkevičius, Vykintas. Alkai: baltų šventviečių studija / Vykintas Vaitkevičius. — Vilnius: Diemedis, 2003. — 320 р.

<sup>1</sup> Запісаў аўтар у 2005 г. ад Ярасі Марыі Іванаўны, 1915 г. нар., у в. Жакі Пастаўскага р-на.